

НАША СПАДЧЫНА




Лемяшэўскія з Лемяшэвічаў, Пратасавіцкія з Пратасаў, Лазіцкія з Лозічаў, Палхоўскія з Полхава, Шаламіцкія з Шаломічаў, Качаноўскія з Качановічаў... Пінская шляхта. «Бацькоўская лінія — Качаноўскія, па маці — Лемяшэўскія. У мяне ёсьць адпаведныя дакументы», — кажа пінчанін Мікалай Качаноўскі. Шляхціч, прадпрымальнік, філосаф. Пчаляр. Упэўнены, што яго продкі займаліся бортніцтвам з XVI стагоддзя. У Нацыянальным архіве Беларусі захаваліся запісы ад 1539 года перапісу насельніцтва і аб занятках жыхароў яго роднай вёскі, вядома, што многія былі бортнікамі



ГЭТА САЛОДКАЕ МЕСЦА

ПІНЧУК САБРАЎ У РОДНАЙ ВЁСЦЫ
ДЗЯСЯТКІ БОРЦЯУ З ПАЛЕССЯ,
КАБ ЗАХАВАЦЬ ПАМЯТЬ
ПРА МІНУЛАЕ КРАЯ

...Едзэм у Качановічы. Сюды Мікалай наведваеца не-калькі разоў на тыдзень. Да маці. А па аўторках прымае туристаў. Сядзіба Качаноўскага — адзін з пунктаў у туры-



плаваюць на сучасным круізным цеплаходзе «Белая Русь» з Брэста да Мозыра і назад.

— Я вучу турыстаў, як трэба жыць у гармоніі з прыродай. А яны пішуць мне ў кнізе водгукаў, што Качановічы — найцікавейшая кропка на маршруце, — расказвае гаспадар.

Любоў да пчол Мікалай атрымаў у спадчыну ад бацькі Мікалая Фёдаравіча. Той шмат ведаў пра звычкі працаўных насякомых і захоплена распавядалаў пра будні пчаляра траім дзесяцям — двум сынам і дачы.

Мікалай з ахвотай дапамагаў бацьку на пасецы. Нейкі час нават падпрацуваў пчаляром у гаспадарцы. Але доўгія гады не ведаў, што захапленне можа быць професіяй, якая прыносіць і радасць, і гроши.

Да адкрыцця ўласнай фармакампаніі па вытворчасці і фасоўцы пчолапрадуктаў працаўваў Мікалай інжынерам — і канструктарам, і гідратэхнікам, быў спецыялістам па тэхнагляду, майстром энераґетыка, начальнікам кацельні.

Але ў рэшце рэшт сябре знайшоў:

— Маю 60 вуліяў у Качановічах. Аптымальны аб'ём, каб самаму вырабляць якасны прадукт. Разам са мной працуе зяць Андрэй, дачка Ганна, якая яшчэ і ў школьнія гады дапамагала, зараз ўнук Раман стаў памочнікам.

Качановіч больш за сорак кіламетраў ад Пінска. Дарога віляе паміж лясоў і балоцістых мясцін. Палессе. Вёска на Прыпіці. Мікалай разважае пра жыцце:

— Цукар, смажана мяса і дрэны алкаголь — вось чаго трэба пазбягаць. Я трох гады не ем мяса, доўга да гэтага ішоў, але бачу вынік. Яшчэ бацька казаў, што найдаўжэй жыў тýя людзі, што елі рыбу — свежую і сушаную, але не мяса. Дзяяць нараджалася ў сям'і па дзесяць, а то і пятнаццаць. А зараз што? Калі хочам захаваць нацыю, трэба над такім пытаннямі думадзь.

Даехалі. Падворак — борці, борці, борці. З дуба, сасны, зредку — з ліпы ці з вярбы. Дзе вы яшчэ ўбачыце калекцыю з 55 калод, у трох з іх жывуць пчолы? Борці розныя — як па формах, так і па памерах. Ёсць нават калода-човен. Кажа Мікалай, што развядзенне пчол у штучных дуплах дрэў ужо стала гісторыяй. Сыходзіць у мінулае і калоднае пчалярства.

Нядайна польскі прафесар і вандроўнік Кышыштаф Хейке выдаў кнігу пра бортнікі



фото Паула Кунікаса і Валянціны Казловіч

з Палесся, прывёз і паказаў у розных гаратах выставу, сярод герояў — Качаноўскі.

Рарытэтныя пчаліны вуллі дапаўняюць больш звыклыя рэчы — скрыні, газавыя лямпі, старая лодка, конная мала-тарня...

Збираць вясковы посуд, прылады працы, прадметы побыту, адзенне Мікалай пачаў гадоў дваццаць таму. Сёння дзедаўская сядзіба (дзе потым жылі яго бацькі і сам ён вырас) ператварылася ў паўнавартасны музей пад адкрытым небам. Музей з незвычайнім экспанатамі.

Сустракае ў Качановічах нас 90-гадовая Марыя Міхайлаўна, маці Мікалая:

— Некалі з Качановічай мы на цеплаходах шмат куды дабіраліся — «Ракета» хадзіла, «Зарніца», «Віцебск». А зараз толькі «Белая Русь». Толькі турысты...

Нягледзячы на ўзрост, мае руплівая гаспадыня агарод, запрашае мяне паглядзець на памідоры і цыбулю:

— Адной рукой трymаюся за кульбаку, другой рву зелле.

Грэцкі арэхі, яблыні, грушы, персікі, ружы, геаргіны — меданосаў на падворку хапае.

— А можа і мёд дапамагаеце сыну бацьку? — пытаюся.

— Не. Рамкі з вуліяў ніколі не дастаўала, не даводзілася, але рой у вулей загнаць — простая справа. Мёд люблю і гатую з ім стравы. Раней на саракавы дзень ад Вялікадня пякла пшанічныя булачкі ў выглядзе птушак і мазала духмяным мёдам з борцей.

ПА ТЭМЕ

Першая згадка пра Качановічы адносіцца да 1552 года, калі па загаду каралевы Боны былі зафіксаваны павіннасці жыхароў вёскі. Радавое гнездо шляхецкага роду Качаноўскіх герба «Астоя». Напачатку ХХ стагоддзя 33 гаспадаркі мелі 271,5 дзесяціны зямлі. Да вайны ў Качановічах была царква Параскевы Пятніцы, якую потым зачынілі, а ў пачатку шасцідзесятых мінулага стагоддзя разбурылі. Зарэз намаганнямі выхадцаў з вёскі і мясцовых жыхароў пабудавана капліца непадалёку ад таго месца. Некаторыя са страчаных пабудоў вядомыя па малюнках Язэпа Драздовіча, які бываў і маляваў у Качановічах.

Пра сакрэт даўгалацця не пытается ў Марыі Міхайлаўны, бо ведаю, што адкажа: мёд.

— Даень працы на пасецы не ўваходзіць у пражытыя дні, — гэта па філасофіі Качаноўскага.

А ці не так? Глядзіш на яго і разумееш: штосьці ў гэтым ёсць, бо на выгляд пчаляру ніяк не 65! Род Качаноўскі моцны духам і целам. Мікалай нават выдаў брашуру «Азбука актыўнага даўгалацця» з уласнымі рэцептамі здароўя.

Мікалай паказвае мне даваенныя фотаздымкі і дастае вышытые на тканіне генеалагічнае дрэва:

— Захапіўся гісторыяй роду. Сёння тут каля двухсот імёнаў. Больш за ёсць прапанаваныя чатыры верхніх пакаленні. Ёсць звесткі, што прозвішча Качаноўскі ў звязку з палескімі землямі згадвалася ў летапісах XIV стагоддзя і раней.

Яшчэ адна вартая ўвагі ініцыятыва Мікалая па ўекавечанні памяці аб родным kraі — пленэры ў вёсцы Качановічы. Мясоўская мастакі не аднойчы збираліся з мальбертамі і эцюднікамі на падворку Качаноўскіх (дарэчы, аграсядзіба завецца «Палескі бортнік»).

Якія яшчэ планы ў Мікалая? Ён расказвае мне пра іх за духмяным чаэм з зелкамі з матулінага агарода і мёдам, а Марыя Міхайлаўна глядзіць на сына з гонарам:

— Добрых дзяяцей я выхавала, унукаў і праўнукаў дачакалася. Жыццё пражыла нездарма.

Валянціна Казловіч, kozlovich@sb.by